

22-23 (2014-2015)

ПАЛІТЫЧНАЯ СФЕРА



ГІСТОРЫЯ: ЛІТАРАТУРА, ПРАВА, ПАЛІТЫКА

Палітычная сфера

Часопіс палітычных даследаванняў
Беларусь (Мінск); Літва (Вільня, Коўна)



Інстытут палітычных даследаванняў “Палітычная сфера”
Універсітэт Вітаўта Вялікага
Інстытут Вялікага Княства Літоўскага

Гісторыя: літаратура, права, палітыка # 22-23 (2014-2015)

“Палітычная сфера” – **спецыялізаванае выданне** па палітычных і сацыяльных навуках у Беларусі. Часопіс друкуе вынікі навуковых даследаванняў з розных галін палітычнай навукі і сумежных дысцыплін. Усе артыкулы часопіса праходзяць ананімнае акадэмічнае рэцэнзаванне. Адапаведнасць навуковым стандартам, а таксама эмпірычны ці тэарэтычны ўнёсак у разуменне палітыкі з’яўляюцца асноўным патрабаваннем для публікацыі. Выданне ўключана ў шэраг міжнародных баз навуковых публікацый, у прыватнасці Central and Eastern European On-line Library, а таксама рэферуеца ў International Political Science Association (IPSA) Abstracts.

Часопіс выдаецца з 2001 года.

Рэдакцыйная рада:

Андрэй Казакевіч (Беларусь) – галоўны рэдактар
Ваўдзім Смок (Беларусь) – асістэнт
Таццяна Чыжова (Беларусь) – вэб-рэдактар
Томаш Блашчак (Польшча) – сябра рады
Наталля Васілевіч (Беларусь) – сябра рады
Русціс Камунтавічус (Літва) – сябра рады
Аляксей Крывалап (Беларусь) – сябра рады
Сяргей Кузняцоў (Беларусь) – сябра рады
Аляксей Ластоўскі (Беларусь) – сябра рады
Дзяніс Мельянцоў (Беларусь) – сябра рады
Аляксандр Філіпаў (Беларусь) – сябра рады
Юры Чавусаў (Беларусь) – сябра рады
Андрэй Ягораў (Беларусь) – сябра рады

Навуковая рада:

Уладзімір Абушэнка (Беларусь)
Ігар Бабкоў (Беларусь)
Алег Дзярновіч (Беларусь)
Анатолій Круглашоў (Украіна)
Уладзімір Мацкевіч (Беларусь)
Рыгор Мінянкоў (Беларусь)
Анджэй Пукшта (Літва)

На вокладцы: партрэт Бернхарда Прытвіца (гравюра XIX стагоддзя з арыгіналу XVII стагоддзя)

Стыль-рэдактар – Ганна Міхальчук
Карэктар – Ганна Міхальчук
Макетаванне – Дзмітры Ісаеў

LT-07110, Lietuva, Vilnius, Fabijoniškių g. 59–26
220064 Мінск а/с 59
E-mail: info@palityka.org
Web: www.palityka.org

Правамі на выданне валодае Інстытут палітычных даследаванняў “Палітычная сфера”.
Для выкарыстання матэрыялаў атрыманне дазволу з’яўляецца абавязковым.

Змест матэрыялаў адлюстроўвае пункт гледжання аўтараў, які не заўсёды супадае з меркаваннем Рэдакцыйнай рады часопіса.

© Інстытут палітычных даследаванняў “Палітычная сфера”.

Заснавальнік і выдавец – Інстытут палітычных даследаванняў “Палітычная сфера”.

Наклад – 299 асобнікаў.

Надрукавана ў Літоўскай Рэспубліцы

Political Sphere (Palityčnaja Sfera)

Journal of Political Studies

Belarus (Minsk); Lithuania (Vilnius, Kaunas)



Institute of Political Studies *Political Sphere*

Vytautas Magnus University

Grand Duchy of Lithuania Institute

History: Literature, Law, Politics # 22-23 (2014-2015)

Political Sphere (Palityčnaja Sfera) is a leading **specialized periodical** in the field of political and social sciences in Belarus. The journal publishes research materials on all key topics and on all approaches of political science and related disciplines. All articles undergo anonymous academic peer-review. Selection of materials for publication is based on their adherence to **scholarly standards** as well as their empirical and theoretical contribution to understanding of politics. The publication is included in a number of international social science databases, in particular, in the **Central and Eastern European On-line Library**. It is also referenced in the **International Political Science Association (IPSA) Abstracts**. Materials for publication are accepted in *Belarusian, Russian, English, Ukrainian and Polish languages*.

Published since 2001.

Editorial Board:

Andrej Kazakievič (Belarus) – Editor-in-chief
Tacciana Čyžova (Belarus) – Web editor
Vadzim Smok (Belarus) – Assistant
Tomasz Blaszczyk (Poland) – Member
Jury Čavusaŭ (Belarus) – Member
Aliaksandr Filipaŭ (Belarus) – Member
Andrej Jahoraŭ (Belarus) – Member
Rūstis Kamuntavičius (Lithuania) – Member
Aliaksiej Kryvalap (Belarus) – Member
Siarhieĭ Kuzniacoŭ (Belarus) – Member
Aliaksiej Lastoŭski (Belarus) – Member
Dzianis Mieljancoŭ (Belarus) – Member
Natallia Vasilievič (Belarus) – Member

Academic Board:

Uladzimir Abušenka (Belarus)
Ihar Babkoŭ (Belarus)
Alieh Dziarnovič (Belarus)
Anatolij Kruglashov (Ukraine)
Uladzimir Mackievič (Belarus)
Ryhor Miniankoŭ (Belarus)
Andžej Pukšto (Lithuania)

On the cover: Portrait of Bernhard von Prittwitz (19th century engraving based on the 17th century original)

E-mail: info@palityka.org

Web: www.palityka.org

220064 Belarus, Minsk, P. B. box 59

LT-07110 Lithuania, Vilnius, Fabijoniškių g., 59–26

All rights reserved

© Institute of Political Studies *Political Sphere*

The journal was founded and published by the Institute of Political Studies *Political Sphere*

ISSN 1819–3625

Падпіска на друкаваную прадукцыю Інстытута палітычных даследаванняў
Палітычная сфера

Агульная інфармацыя

Часопіс “Палітычная сфера” з’яўляецца вядучым спецыялізаваным выданнем па палітычных навуках у Беларусі. З 2005 года часопіс выходзіць з перыядычнасцю два разы на год. Падпіска не прадугледжвае перадаплаты, аплата ажыццяўляецца пасля атрымання нумара.

Працэдура падпіскі

Для таго, каб падпісацца на часопіс, неабходна адправіць запыт у адвольнай форме на электронны адрас info@palityka.org. Запыт апрацоўваецца і ўносіцца ў базу звестак.

Правы падпісчыкаў

Кожны падпісчык атрымлівае паведамленні аб выхадзе новых нумароў часопіса ды іншых выданняў Інстытута. Першы замоўлены нумар падпісчык аплачвае ў поўным памеры. Для набыцця другога нумару даецца зніжка памерам 20% ад кошту. На набыццё трэцяга і наступных нумароў даецца зніжка памерам 40%. Зніжка падпісчыкам распаўсюджваецца на ўсе іншыя выданні Інстытута, а таксама больш раннія нумары часопіса.

Кошты і ўмовы

Аktуальныя кошты ды іншыя ўмовы набыцця глядзіце на сайце: www.palityka.org

Subscribe to Publications of Institute of Political Studies *Political Sphere*

General information

The Belarusian political science journal Political Sphere (Palityčnaja Sfera) is a specialized peer-review periodical. Since 2005 journal is issued two times a year. Subscription does not include prepayment; payment is done upon the receipt of a journal issue.

The procedure for subscription

To subscribe to the journal please send a request in any form to info@palityka.org. The request will be processed and entered into the database.

The rights of subscribers

Each subscriber receives a notification about the new issue and other publications of the Institute. The first time subscriber pays the full amount. With a purchase of the second issue a 20% discount applies. With a purchase of the third and subsequent issues a subscriber will receive a 40% discount. Discounts apply to all subscribers to other publications of the Institute, as well as earlier issues of the journal.

Prices and conditions

Current prices and other purchase conditions can be found at: www.palityka.org.